

Добрая немцы

Я сустрэў Вадзіма Гіруця на гродзенскім рынку. У гэтым тоўстым павольным чалавеку цяжка было распазнаць былога моцнага, рухавага кантрабандыста, які маг не спаць троє сутак запар і выпіць бутэльку гарэлкі нагбом не закусваючы і не запіваючы. Цяпер Вадзім на запрашэнне прысесці за куфлем піва паказаў рукой на сэрца і з выразам моцнага шкадавання на твары паведаміў, што калі ён гэта зробіць, то дактарам дабавіцца работы. Мы проста паразмаўлялі. Вадзім, цяпер ужо сумленны прыватны прадпрымальнік, наракаў на цяжкасці сваёй прафесіі, на тое, што падатковая інспекцыя зусім звар'яцела, што санстанцыя і пажарнікі не даюць спакою, і што нават самы задрыпаны міліцыянт лічыць сваім абязвязкам праверыць, як працуець прадпрымальнікі.

— Ад гэтых міліцыянтаў спакою няма, — скардзіўся былы кантрабандыст. — Лезуць ва ўсе дзіры. Душу дастаслі, гады. І чаму ў нас такая паганая міліцыя? Вось у немцаў — людзі. Памятаеш, як для мяне нямецкія паліцыянты, каб не пасадзіць у астрог, рызыкавали сваёй кар'ерай. Нелегальна пераправілі праз мяжу. Таму, што людзі. Мой лёс для іх не быў абыякавы. Не тое, што нашы, звяры.

Я амаль не задушыўся ад смеху. Толькі адварнуўся, каб Гіруць не заўважыў гэтага. Успомніў даўньюю гісторыю. А было ўсё так.

Перацягнулі аднаго разу мы вялікую партыю спірту аж пад нямецкую мяжу. Маладыя яшчэ былі. Нічога не баяліся. Ды і час быў нейкі весялейшы. Камунізм ляснуўся. Мы, маладыя тады беларусы, толькі пачыналі вывучаць той свет, які быў на захад ад нас. Вось і занесла нас так далёка. Не таму, што там спірт дараўжэйшы, а больш таму, што хацелася пабачыць што там на заходзе. Усё было б добра, каб Вадзім Гіруць не „залез у бутэльку”. Піў бязбожна. Ды каб толькі піў. Увесь час у нейкія дурныя гісторыі трапляў п’яны. То разаб’е нос каму ў польскім бары, то з паліцыянтаў пачне здзекавацца. Маўляў, не дагоняць. Яго і сапраўды дагнаць было цяжка. Але ж лепш не выпрабоўваць лёс. І прасілі мы яго, каб супакоіўся, і палохалі. Усё без толку. Ну, думаем, накліча на нас бяду. А аднаго дня прапаў Вадзім. Дзе падзеўся, невядома. Знік, як трусы з плоту. Давай мы яго шукаць, людзей пытацца, ці бачылі яны здаровага п’янага беларуса. Нарэшце знайшлі. Валяўся Гіруць пасярод паліцэйскага па старунка непрытомны. Без грошай і дакументаў. Паліцыянты як даведаліся, што мы прыйшлі па яго, вельмі ўсцешыліся, бо не ведалі, што з Вадзімам рабіць. Але хабар усё адно загадалі даваць. Мы трохі пагандляваліся з імі наконт гэтага непрытомнага цела, а пасля Толіку прыйшла ў галаву цікавая думка. Ён і кажа паліцыянтам, што грошы дамо колькі скажуць, але хай толькі пашалохаюць Гіруця. І сказаў як. Тым самім цікава стала. Яны і пагадзіліся.

Толькі Вадзім пачаў прыходзіць да сябе, адзін з паліцыянтаў стаў нешта яму гіргатаць, нібы па-нямецку. Другі паліцыант прыкінуўся перакладнікам і на ламанай польскай мове са страшным нямецкім акцэнтам перакладае што кажа начальнік:

— З якой краіны прыехаў? Дзе аўсвайс? Дзе віза? Ты ў Нямеччыне. Хэндэ хох!

Гіруць так напалохаўся, што амаль не сказаў „Гітлер капут”. Але слова заселі ў горле.

— Як трапіў у Дойчланд? Дзе нелегальна перайшоў мяжу? За гэта турма. Мы перадамо цябе ў рукі спецслужбаў. Ты шпіён. І не прыкідваіся п’яным.

Вадзім імгненна працверазеў. Ён і, праўда, паверыў, што трапіў да немцаў. У яго мутных ад доўгіх перапоюй вачах сталі мроіцца жахі нямецкіх турмаў. Прыйшлі на памяць убачаныя ў дзяцінстве кінастужкі пра фашысцкія канцлагеры.

— Хлопцы! — зароў ён як рэзаны. — Родненкія вы мае. Мой дзед за вас быў. Як я да вас трапіў, не ведаю. Мяне п’янага хіба палякі наўмысна праз мяжу перакінулі. Вы ж ведаецце гэтых палякаў. Ім абы чалавеку нашкодзіць. Пусціце вы мяне дахаты.

— Палякі сапраўды гэта маглі зрабіць, — пагадзіўся з Вадзімам „перакладнік”. — Мы добра ведаем іх паганую натуру. Але як табе дапамагчы? Будзеш ісці назад праз мяжу, напорашся на памежнікаў. Яны цябе застрэляць, а пасля і нас у суд пацягнуць. Гэта ж табе не жарты, нелегальна мяжу перайсці.

— Мяне не зловяць, — угаворвае іх Гіруць. — Я ж кантрабандыст. Для мяне межы — хата родная. Барсук так не ведае сваёй нары, як я мяжу. А каб і злавілі, то вас не выдам.

— Добра, — пагадзіўся „перакладнік”. — Мы самі цябе перавязем. Ведаем тут адну патаемную сцяжынку. Шкада нам цябе стала. А мы, немцы, людзі добрыя. Асабліва паліцыя. Але нікому не расказвай.

Пасадзілі яго ў паліцэйскую машину, вывезлі кіламетраў дзесяць за горад, сказалі, што ўжо прывезлі ў Польшчу і паехалі. А п’яны Вадзім так і не зразумеў, што гэта былі польскія паліцыянты. Усё расказвае людзям, якія ў немцаў паліцыянты добрыя. А людзі рагочуць.